

На тэйцы дні

АБ ЛАЗНІ

За днёга да таго, як адчыпице
дэверы лазні, на вуліцы выстрої-
васцца вялікая чарга. Каб купіць
білет, прыходзіца прастаць не
менш гадзіны.

Але вось білет куплен. Аднак,
мітэртыў жадаючых памыцца не
скончіліся. У зале для мыцца вы-
страйлася другая чарга

Такава звычайная карціна ў лаз-
нях Менска. Лазні стаціі назы-
вачыць чеснай і ві ўжкім выпад-
ку не могуць аблужыць усіх пра-
пойных. Унутры памыціння бруд-
на і непрытульна, яма ніжкіх клоп-
таў або наведальнику і санітар-
ным становішчам.

Чаго ёсь гаварыць аб большым,
колі ў лазні цэльга дастаць звы-
чайнага веніка. Венікамі з-пад па-
лы гандлююць баштыкі. При гэ-
тым адзін венік прыдаецца падрад-
жесці і наведальнікам, натураль-
на, што часта зўялінца распра-
сюджальнікам інфекцыі.

Вельмі часта ў буфецце лазні ві-
чога не знойдзе.

Але калі так абстаціць справа ў
Менску, то в многіх другіх гаро-
дах нашай распублікі, відаць, яшчэ
горы.

У Віцебску некалькі год буду-
юць і нік не могуць дабудаваць
лазні. Найўніжэйшай лазні
знаходзіцца ў самым антысанітар-
ным становішчы.

У Гомелі ё мінчымі горадзе зано-
чылі будаўніцтва велікай лазні.
Сцены не пакрыты кафлямі, або
хон-бы маслінай фарбай, а таму
разбараюцца і прымайць самы
глініны вінглі.

Прапоўніна горада і вёскі ў сва-
іх узроўшых культурно-бытавых
напрабаваніях немало месца ад-
водзіць чыстыя, культурныя лазні,
дзе можна было бы добра і без уса-
кай стацікі ў часе памыцца. Ужо
за ўсіх калгасах набудаваны на-
даднічныя лазні. Тым больш неда-
пушчальная мець у гарадах некуль-
турныя лазні.

Неадхонца неадкладна памы-
ць існуючыя лазні, карэніны
чынам паленішчы аблюгоўанне
не працоўных. Максімум увагі тра-
ба аддаць падрыхтоўцы да зімы,
у першым чаргу загатоўцы апапл-
вікі, лазні і праліні забяс-
чаны апалам не больш, чым на
1½-2 месяцы.

За добрую, культурную лазню.

КУЛАЦКІЯ
МАХІНАЦЫ

Чырвоны абоз з хлебам дэяр-
жаве быў арганізаван у Касцілкі
сельсавета. Шклоўская раёна.
Калгас «Большэвік» прадаў 6 тон.

На ініцыятыве старшыні гэтага

калгаса тав. Маскір сельсаветскі

актыў арганізаваў працоўні

хлебавы збором, выехаў на пры-
мачныя пункты.

Часны прадаць чырвонарэдзі-
цы дадыўшы сёлета багатага пра-
даца.

У сродкі кожны калгас

выйпрацоўваў па 700 працоў-
нікам.

На кожны працоўнік прыда-
ваўся 2 кг. 700 грам збоража-
вальных культур і 16 кг. бульб.

Але ініцыятыва Касцілкія сель-

совета не была палтрымана. У раёне

старшыня калгаса імія Круп-
скай, Шклоўшчынскага сельсавета,

тав. Дубінін, узрадаўваў, кал-

гасініца працоўніцтва ўзрада-

ваў.

Балада 1934 г. калгас «Чырво-
на Рудня» падагулянне багатым

ураджаем, візікімі працоўнікамі,

ноўшай на 86 коней, ві-
дзеўшы на сорцы цэнтэрнера

хлеба, трохі новымі дамамі для

калгаснікі, працоўнікамі ампар-
нікамі на 200 вульгі.

Заможны

гэта сёлета будзе ў калгаснікаў

«Чырвона Рудня».

У будучым годзе тав. Войстры-
кавым ужо запланавана набыць

рухавік і ўстановічнікі.

Сюльпічнікі калгаса даці

працоўнікамі падагулянне

з падагуляннімі.

Калгас «Расцвет пераможца»

адзін з буйнейшых у раёне —

прадаць дэяржаве 45 тон хлеба, з

іх калгаснікамі — 20 тон. Тав. Пу-
гачоў — старшыня калгаса —

таксама мяркую кімпіль аў-
таманічнай.

Васіні кімпіль машынну

старую. Іна патрабуе зараз каш-
тальмічнага размояту. Нічава сіла

з гэтага калгаса відагодзіць

загадаваніем нова-мар-
тавічнага сельсавета.

Кімпіль калгаса на падагулянне

загадаваніем

загадаваніем</p

